

---

## ЛАСУН.

---

Ліха надало укаціца нейкай паганнай хваробе ў вёску Ценькаграйку. Што яна туды укацілася, гэта-б ешчэ не бяда,—на тое яна і Ценькаграйка, але найгорш тое, што быў ад начальства наказ у воласць, каб хвэльчэр і старшина зараз жэ ехалі туда зрабіць дазванье.

Мароз трашчэй, хоць ты лысых лічы; зоркі зіхацелі—міргалі, бытцам паджартовывалі с старшыны і с хвэльчэр. Але і хвэльчэр

ня дурён,—і ён надумаў зажартаваць і з мароза, і з зорак, і глыбока запхнуўши ў сядзенне бутэльку моцнай гарэлкі, прыняў на свайго каня старшыню, і—пакацілі. Едуць пяць, едуць дзесяць вёрастай,—пачаў да хвэльчэрской скуры мароз дабірацца; едуць кали карчмы, ён і просіць старшыню:

— Братка, папільнуй калі ласка, коніка, а я ўскочу да Янкеля пагрэцца.

— Добра, кажэ старшыня, мацней наваліўшыся на тое мейсцэ, дзе падгледзеў хвэльчэраву бутэльку.

Хвэльчэр патопаў, патопаў кали санак, але баючыся здрадзіца,—папёр да Янкеля. Старшыня тымчасом, запусціўши руکі ў сядзенне, выцягнуў бутэльку, атпечатаў і, мляскаючи языком ды ablізываючыся, ўсё высмактаў патроху і давай пхаць бутэльку на старое мейсцэ. Тым часам і хвэльчэр, перэкуліўши колькі чарак у Янкеля, выйшоў як раз у той час, калі старшыня хаваў бутэльку: спанатрыў, але зубы съязуши,—замоўк. Селі. Едуць вірсту, другую. Хвэльчэр нашчу паў пад сабой бутэльку, выцягнуў і бачучы, што пустая, пачаў кричаць:

— Стой, стой, старшынка! Тут была бутэлька поўная атруты, дый нехта вылактаў; ці не бачыў каго кали воза як я ў Янкеля сядзеў? Прапаў бедны чэлавек! Прапаў!—„Братачка, загаласіў нямым голосом старшыня, мая-ж гэта работа, мая! Я такі чую, што мяне нешта пячэ і млюсна робіцца. Ратуй-жэ ты мяне, ратуй!!

— Нема табе, старшынка, рады,—зельля такога пры сабе не маю; хіба папрабуй прабегчы ладны кавалак,—адна мая рада і ёсьць, але бегчы трэба добрай рысью, амаль не ўскочку.

Саскочыў старшыня; хвэльчэр паціснуў коніка, а той лынды распусціўши прэ і прэ за санкамі. Прасадзіў вірсту—расперацаўся; прапёр—другую—скінуў кожух; прамчаў ешчэ са дзьве—і язык высалапіў, дый давай прасіцца на воз. Зжаліўся хвэльчэр:

— Садзіся, кажэ, братка, старшынка,—ліха ўжо цябе ня возьме, але другі раз не дабірайся да чужой бутэлькі!

А. Гурло.

*Капыль.*

---

## Ахвяра.

---

Прычапілася да Янкавай жонкі нейкая паганая хвароба. Спало-  
халаўся Янка каб не памерла яго Анеля, дый пачаў маліцца, а на-  
ват ахвяраваўся прадаць сваю кабылу і грошы, што возьме за ёе  
аддаць у цэркоў. Прайшло крыху часу, жонка ачуяла, але Янка  
(скупы быў гад!) неяк забыўся на сваю ахвяру. Жонка, праўда, ча-

ста ўспамінала аб ёй мужыку, але той паказываючы пальцам у неба атказываў: „ты думаеш, калі іх-то і ашукаць ня можна?“

Але ня доўга прыйшлося цешыцца Янку, бо ўскорасьці жонка за першы раз горш асунулася, і — чым далей — усё больш слабела і слабела.

Кепска прыйшлося Янку; не ў галаве ўжо яму выкруткі перэд Богам; давай ён шчыра маліцца і прырэкаць, што калі толькі хворая і цяпер ачуняе, дык ужо пэўне прадасць кабылу і гроши, што возьме за яе, аддасць у цэркоў.

Прайшло ізноў трохі часу, — жонка паздағавела. Янка, баючыся, каб ізноў не занядужала Анеля, — ўзяў кабылу, курыцу, дый пайшоў на торг.

— Прадаеш кабылу? пытаюць яго. — Прадаю, атказывае той. — А колькі просіш? Два злоты, кажэ Янка. Глядзяць людзі, як на шалёна. Ажно нарваўся чейкі чэлавек дый суліць яму трыдцатку. — Адна кабыла, кажэ Янка, не прадаецца, а с курыцай разам. — А што за курыцу? пытае яго. Сто рублёў.

Бачыць купец, што мае справу з нейкім прыдурнаватым, (як яму здалося), чэлавек, што кабыла была важная і гэтых грошэй вартая, — выняў сотку, далажыў двузлотку і аддаў Янку.

„Вясёлку“ — за курыцу Янка скаваў у капшук; а за двузлотку што ўзяў за кабылу цяжка ўздыхнуўшы, паставіў у цэркві сьвечку.

*Канцыль.*

**А. Гурло.**

## ВЕСНА.

Доўга, доўга ждаў я цябе, дарагая весна... Я замучыўся ждучы цябе! А ты, непакорная, не хацела прыйсьці да мяне, супакоіць маё сэрцэ і даць волю майм думкам, каторые, праз ўсю зіму скаваныя, съціскалі і душылі гэта сэрцэ!...

Але цяпер ужо чую, бытцам палягчэло на маей збалелай души.

На дварэ пачаў таяць сънег, каторы столькі часу лежаў на зямлі, як белы хайтурны саван на целе нябошчыка; мароз, што так здзекаваўся і душыў мужыка—беларуса пры цяжкай працы яго, пачаў прападаць ня ведама куды, не астаўляючы нават свайго съледу; с стрэх паліліся каплі вады, як даўней ліліся сълёзы з вачэй таго-ж мужыка, каторы дрыжэў на марозе; пацяклі — зашумелі рэчны водны з усіх старон нашай маткі—Беларусі, спаласківаючы сабой усё старое, лішнэе; дрэўцы, каторые ўсю зіму стаялі панура, апусціўшы ў ніз галінкі пад навалаю сънегу і інея, цянер страхануўшы с сябе гэты цежар, павесялелі і пачалі адзевацца ў новую апратку: з маленкіх пучкоў, ужо чуць-чуць сталі паказывацца, съветло-зялёніе лісточки, каторые праз усю зіму не бачылі съвета Божага. Траўка так сама стала прабівацца праз съцяпліўшуюся ад весны землю і цікава адтуль выглядаць на новы съвет... Пташэчки, каторые ўсю зіму жылі нейдзе далёка на чужыне, пачалі злетацца з усіх старон у свой родны, не забыты кут, у свае родныя лесы, дзе яны выгадаваліся, і рагылі сваё маладое жыцьцё і, занеяўшы свае вясёлыя песні, каторые так цешаць душу чэлавека, рунна ўзяліся за працу каля сваіх хатаў —гнёздачэк; у іх маніцца яны ўзгадаваць сваіх дзетак, сваё но-

вае пакаленъне... Бліснуло сонцэ і заліло сваім залатым съветам дарогу да нівы, па каторай ужо паднімалася ў гару—да гэтаго сонца—рунь, хлеб, уся надзея мужыка-беларуса.

Весна! Весна!! І ўсё як бы набрало новай, съвежай сілы і ахвоты, каб хутчэй ісьці супольнымі сіламі да новай, вялікай працы, да новаго жыцьця, ісьці далей, далей...

А. Гурло.

*Капыль.*

---

Тут у гэтай вёсцы давялося мне пачуць, як селяне, сабраўшыся ў чыстую і прасторную хату на Імшу (пад гэты час быў у гэтай вёсцы ксёндз) прапеялі па беларуску „Ах, мой Божэ, веру Табе...“ Усе, старые і малые, мужчыны і кабеты, хлопцы і дзеўчата пеялі гэту песнью на памяць і дужа складна, выдавалося, што песнья гэта выходзіць з адных грудзей...

Добра-б было, каб беларусы, калі каторых нядоля гоніць ажно ў Сыбір, пасылалі добрых разумных хадакоў і каб гэтые хадакі не разбіваліся, а разам злучаліся, прыпісываючыся на тые вучасткі, дзе ўжо жывуць там нашы людзі.

A.

## ВОСЕНЬ

Жуда ахапіла маё сэрцэ... Душа мая чуе нешта невясёлае, страшнае... Гляну навакол сябе, і вачам май пакажэцца нешта новае, небывалае... Заместа таго, як даўней усё жыло поўнае сілы, цяпер стаіць панура, быткам нешта думае і чагось чэкае... Чэкае яно невясёлай будучыны—весені з яе халадамі, сіверамі, і марозамі. У полі маркотна, пуста; толькі часам збярэцца стада варон і шпакоў...

Не шуміць лес, як сперша шумеў; дрэўцы, каторые ўсё лета стаялі пекна адзетыя, цяпер памалу пачалі скідаць с сябе пажаўцеўшыя лісьця, а тыя з ветрам разлетаюцца па полі. Не чутно ў лесе і пташчыных песень, што вясной і летам так весялілі душу чэлавека: толькі часам пачуеш стук дзятла, ды сава і каршак ціхусенька пралынуць над лесам, шукаючы сабе пажывы, а там нейдзе каркне варона, і ўсё заціхае...

Травіца, што так пекна зелянела, цяпер пажоўкла і прыпала да землі, прыкрыта густым туманам.

Сонейко, што давало ўсяму жыцьцё і сілу, цяпер захавалося за хмары і не сагрэвае ўжо зямелькі залацістымі праменямі...

Чуецца ў вышы нечый жаласьлівы, працяжны крык: гэта лятуць жураулі ў вырай, у цёплы край; пакінуць роднае гняздо прымусіў іх холад. А колькі бедных недаляціць туды? Колькі асленых змогай патоне у хвалях шырокага мора?

Падумаеш аб гэтых бедных мандроўцах, і аж сэрцэ спіснецца ад болю і жалю! Хто гоніць іх? Чыя моцная рука зрыве лісьце, клоніць да зямлі травіцу?


Усё гэта робіць восень, што ўжо запанавала у нас.

Восень хмарная, непагодная абняла зямлю ў халодные абоймы свае, каторымі спіскае грудзі ўсякага стварэння, і прымушае ўсіх іх дрыжаць і дрыжаць без канца...

Восень.. Восень... маркотная восень! Калі-ж прыйдзе тая вясёлая пара вясны, а ты пойдзеш ад нас ?!...

Капыль.

A. Гурло.



Год VI.

Вільня 7 Красавіка (Апрыля) 1911 г.

№ 14.

# НАША НІВА

ПЕРШАЯ БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЭТА З РЫСУНКАМІ

Выходзіць што тыдзень рускім і лацінскім літэрамі.

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі: Вільня, Віленская вуліца, д. № 20

Цэна з перэсылкай і дастаўкай да хаты: на 1 г.—2 р. 50 к., на 6 мес. — 1 р. 25 к., на 3 м.—65 к., на 1 мес. — 25 к. За границай: на 1 г. — 4 р., на 6 мес. — 2 р., 3 мес. — 1 р. Перемена адрэсу — 20 кап.

Чародны нумэр „Нашае Нівы“ выйдзе 21 красавіка .—Пры гэтым нумэры ўсім падпішчыкам разсылаецца дарма книжка. „Як ужываць штучны навоз“.

## ХРЫСТОС УВАСКРОС!

Глыбокая поўнач... На небі съвецяць зоркі, кожная з гэых зорак, адчыніўши ў небі ваконцэ, сваімі бліскучымі вочкамі пазірае на грэшную зямлю. Адна з іх замігае, другая пакоціцца і дзесь знікне ў нябесным прасторы. Мёртвая ціш пануе на зямлі: ўсё сьпіць пад пакрывалям начное цемры...

Вось у паўночнай цішы загудзелі званы, і рэха ад іх зыкоў разносіцца далёка, далёка...

Пачуўши звон, народ прабуджаецца і працёрши вочы ад сну, бяжыць туды, дзе чутны зыкі званоў. У кожнага нейкая радасць, кожын душою чуе, аб чым гавораць яму гэтыя зыкі: яны віншуюць народ з вялікім Уваскресеньнем Хрыста.

Болей, як дзвесятнаццаць сталецьцёў таму назад жыў і вучыў Хрыстос дабру і справедлівасці. І за гэта быў распят на крыжу. Памершае цела Хрыста знялі с крыжа і пахавалі ў зямлі, а к дзвіверам прыставілі войска і прилажылі печаці.

Але ні печаці ні войска не змаглі зачыніць перад усім съветам вялікай Праўды: яна жыве вечна. I—Уваскрос Хрыстос!...

Ніхай-жэ разам з Яго вялікім Уваскрэсеньнем і ўвесь народ наш Уваскрэсьне! Ніхай скіне з сябе кайданы гора-нядолі, клейно пагарды і здзеку і стане вольным, як павінно быць! Ніхай набліжаецца нам той час, калі кожын чэлавек будзе лічыць сябе братам другому, і ня будзе катаў і рабоў!...

А. Гурло.

---